

Усебеларуская нарада перадавікоў сельскай гаспадаркі

АБ ВЫНІКАХ 1939 СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАГА ГОДА І ЗАДАЧАХ ПАВЫШЭННЯ ЎРАДЖАЙНАСЦІ У 1940 ГОДЗЕ*)

Даклад сакратара ЦК КП(б)Б тав. М. В. КУЛАГІНА

Таварышы! Раптам ЦК КП(б)Б і Сойзнарком ВССР склікалі нараду перадавікоў сельскай гаспадаркі Беларусі на падвышэння вынікаў работы на сельскай гаспадарцы ў 1939 годзе і абмеркавання далейшых задач па павышэнню ўраджайнасці ў калгасах і саўгасах нашай рэспублікі.

1939 год — другі год трэцімі сталінскай п'яцігодкі — быў выдатным годам для Савецкага Саюза гэта быў год талымата ўмацавання сацыялізму. Гэта быў год велізарнага росту магутнасці і міжнароднага значэння Саюза.

Праводзячы мудрую сталінскую п'яцілетку міру, наш урад заключыў дагавор з Германіяй і іншымі прыбалтыйскімі краінамі, выкрыўшы тым самым імперыялісты ў іх намеры перадавіць у іхнім Савецкім Саюзе ў вайну з Германіяй.

Наша доблесная Чырвоная Армія вызвала ад іх польскіх памешчыкаў і феадалістаў працоўных Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі і пераўтварыла новыя старонкі ў слаўную гісторыю нашых перамог. Яна дапамагла многакутнаму фінансаванню народу вызваліла ад прадажнага ўрада Татэра — Манергейма, які па ўказанні замежных гаспадароў зацяў імперыялістычную вайну супроць Савецкага Саюза.

Выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных ішчэ раз прадэманстравалі перад усім светам несакрушыме маральна-палітычнае адзінства савецкага народа. Працоўныя Савецкай Беларусі, як і ўсё многалічыннае савецкае народ, аднадушна галасавалі за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. У мясцовыя саветы выбраны лепшыя людзі нашай краіны, палкі партыі і партыйныя большыкі, беззаветна адданыя справе партыі Леніна — Сталіна.

У 1939 годзе адбыўся XVIII з'езд Усеагульнай Камуністчнай партыі большыкоў. На гэтым з'ездзе з геніяльнай прамовай выступіў наш правадыр і настаячы таварыш Сталін, які падвёў вынікі сацыялістычнага перамогі нашай краіны. Нагнёны прамовай правадыра нашай партыі, савецкі народ атказаўся на раённы з'езд магутным сацыялістычным спаборніцтвам імені Трэцій Сталінскай П'яцігодкі.

Наш большыкі друк штодзённа прыносіць новыя і новыя весткі аб тым, што ўзяты абавязальствы не толькі выконваюцца, але і значна перавыконваюцца. Рабочыя, калгаснікі бярэцца на сабе новыя абавязальствы, каб забяспечыць дэтрмінавае выкананне плана Трэцій сталінскай п'яцігодкі.

Таварыш Сталін на XVIII з'ездзе партыі паставіў наступныя канкрэтныя задачы перад сельскай гаспадаркай: «зрагарнуць далей уздым сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі з тым, каб на працягу бліжэйшых 3—4 год дабіцца штогоднага вытворчасці збожжя 8 мільярдў пудоў з сярэдняй ураджайнасцю на гектара ў 12—13 цэнтнераў, павалічыць вытворчасць па тэхнічных культур на 30—35 процантаў у сярэднім, павалічыць пагадоў асважэння і свіней удвая, пагадоў буйнай рагатай жывёлы — процантаў на 40, пагадоў коней — процантаў на 35».

Як жа мы, у нас у рэспубліцы, выканалі гэтыя задачы ў 1939 годзе, што намі канкрэтна зроблена? Вось аб гэтым я і хачу дакладней перадавіць сельскай гаспадарцы.

Як мы праводзілі веснавую сяўбу 1939 года? Трэба сказаць, што калгасы, саўгасы і МТС падрыхтавалі да сяўбы яшчэ на лепш, чым у папярэднія гады. Калгасы і калгаснікі рэспублікі па большыкоў вымагалі за спынаю тэрміны сяўбы і высеку якасць яе. Дзяржаўны план сяўбы па асноўных культуррах быў выкананы поўнасьцю. Калі ў 1938 годзе на 30 красавіка план пасеву каласавых быў выкананы на 53,6 проц., то на 30 красавіка 1939 года план быў выкананы на 80 проц. Калі з 20 па 30 красавіка 1938 г. прырост пасеву яравых склаў 21,5 проц., то ў 1939 годзе з 20 па 30 красавіка гэты прырост склаў 64,2 проц. Тое-ж самае і па ільну. Калі ў 1938 г. з 20 па 30 красавіка прырост пасеву ільну раўняўся 36 проц., то ў 1939 годзе са гэты-ж перыяд ён склаў 62 проц. На 10 мая 1939 года засеяны і лён у асноўных частках, чаго не было ў 1938 годзе. 29 раёнаў у мінулым годзе скончылі сяўбу каласавых у красавіку месціцы. Гэта сведчыць аб тым, што калгаснікі, калгасніцы, спецыялісты сельскай гаспадаркі, МТС, партыйныя і савецкія зямельныя арганізацыі атказаліся на раённы XVIII з'езд партыі канкрэтнымі справамі.

У 1939 годзе паў пасеву яравых культур было высеяна 25,5 міль. вазуў гною і ўкладзена значная колькасць торфу і мінеральных ўгнаенняў. За зяблў ў 1939 годзе было пасеяна 81,8 проц. усёй пасевнай плошчы. Сартыям насеннем было засеяна 69 проц. яравых, ільну — 100 проц. У час веснянай сяўбы па ўсіх калгасах нашай рэспублікі праводзілася старанная праверка якасці пасевных работ. Споборнічавыя калгасы праводзілі ўзаемнаправерку якасці сяўбы. Асабліва добра гэтага работа была арганізавана ў Віцебскай абласці.

Такую праверку наш трэба шырока праводзіць па ўсіх раёнах рэспублікі і ў 1940 годзе.

Уздым другі віт работы — узровень папару. На 30 мая было ўзарана 43 проц. галя, калі ў 1938 годзе было на гэта чысло ўзарана толькі 11,3 проц., і гэта чысло ўзаранне сапару ў большасці калгасаў было закончана. У 1939 годзе ў больш шырокіх размерах, чым у 1938 г., была праведзена першая і другая кузты.

важны папару, калгасы значна лепш правялі працоўку, уборку, абмалот і азімнюю сяўбу. План камбайнавай уборкі быў выкананы на 85,5 проц., камбайнамі было ўзарана 183.429 гектараў. Гомельская абласць план камбайнавай уборкі выканалі на 110 проц. Гэтыя поспехі з'яўляюцца рэзультатам больш канкрэтнага кіравання калгасамі і саўгасамі з боку партыйных і савецкіх арганізацый, рэзультатам таго, што калгаснікі і калгасніцы, актыўна ўключыўшыся ў саапарніцтва імені Трэцій Сталінскай П'яцігодкі, палепшылі арганізацыю працы, арганізавалі званні, па-большыкоў выконвалі ўзятыя на сябе канкрэтныя абавязальствы па павышэнню ўраджайнасці.

Велізарнае значэнне мела пастанова ЦК КП(б)Б і СНК СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання». Пасля апублікавання гэтай паставы працоўныя ішчынныя ў калгасах значна палепшылася. Калгаснікі і калгасніцы зусім правільна зразумелі значэнне паставы ЦК КП(б)Б і СНК СССР аб сямленні хутароў. Гэта задача ў нашай рэспубліцы ў 1939 годзе выканана з чысцю. Таксама выканана, праўда з некалькімі спазненнем, раённыя партыі і ўрада аб абмеры і абрэзы лішніх зямель на прыватных участках калгаснікаў, зямель аднаасобнікаў і іншых не-членаў калгаса.

Аднак, калі нам аглянаць поспехі 1939 г. толькі ў параўнанні з 1938 г., то мы можам зрабіць памылку, бо ў 1938 г. у нас у рабоце на сельскай гаспадарцы было вельмі многа сур'езных недахопаў. Нам сёння на паразе трэба з усёй большыкоў пшчырасцю і смецлясцю ўскрыць недахопы, якія мы мелі ў нашай рабоце ў мінулым годзе. Калі аналізуем паларадні даныя аб ўраджайнасці па калгасах і саўгасах нашай рэспублікі, то прыходзім к вываду, што мы зрабілі яшчэ вельмі мала.

Сакратар Цэнтральнага Камітэта нашай партыі тав. Андрэў на XVIII з'ездзе партыі гаварыў:

«Яма чаго дазваляе, што наша сельская гаспадарка і земляробства — самая буйная, самая механізаваная ва ўсім свеце. І ўсё-ж яна астаецца ў велізарнай залежнасці ад прыроднай стыхіі, — гэта мы павінны прызнаць.

...Але ці прыёма, таварышы, далей такая слабая залежнасць ад стыхіі ў нашай буйнай механізаванай сельскай гаспадарцы? Ці не пара сур'езна пакопчыцца з гэтай слабай залежнасцю ад дожджычкі?»

Мы маем усё пактавыя весці нашу сельскую гаспадарку, наша земляробства па-культурану, навуковаму і вывесці яе са стыхійнай залежнасці, таму што маем амаць усё неабходныя для гэтага прылады: лепшыя сельскагаспадарчыя машыны, буйныя, а не раздробленыя часткі зямлі, грамадскую гаспадарку і велізарны вопыт у гэтых адносінах».

Вось гэтую задачу мы як раз і не выканалі.

Я хачу-бы прывесці сёння на паразе некалькі раёнаў з нізкай ураджайнасцю. Па Віцебскай абласці ўраджайнасць у сярэднім атрымалі на 7,9 цэнтнераў з гектара, ільновакаліна — 2,9 цэнтнера з гектара, бульбы — 86 цэнтнераў, а па гэтых раёнах, як Асецкі, Дзельскі і Расонскі, яшчэ ніжэй. Таксама адстае па ўраджайнасці Кармянскі, Свяцілавіцкі, Уваравіцкі, Стрэпанскі, Гомельскі абласці; Брускі, Дзяржынскі, Палічынскі, Халопеніцкі і Чэрвеньскі раёны Мінскай абласці. Ёсць адстае чыя раёны і ў Палескай і Магілёўскай абласцях. Сярэдні ўраджай па рэспубліцы зусім незадавальняючы. Мы ў 1939 г. у параўнанні з папярэднім мелі павелічэнне па зерных толькі на 1,2 цэнтнера, а па асноўных культуррах, як скажам, на азімняку жытэ — на 1,3 цэнтнера, на яравой пшаніцы і на ячменю — на 0,2 цэнтнера. Ураджай бульбы атрымалі ніжэйшы, чым у 1938 годзе. У 1939 г. ураджай ільну быў некалькі вышэй, чым у мінулыя гады.

У чым, таварышы, прычына такой нізкай ураджайнасці? Некаторыя кіраўнікі раёнаў і калгасаў схільны абвясціць гэта дрэннымі кліматычнымі ўмовамі. Мне здаецца, што з такімі сур'езнымі аглядамі нехта. Вопыт перадавікоў сельскай гаспадаркі паказвае, што пры любых кліматычных умовах можна атрымліваць высокі і ўстойлівы ўраджай. Для прыкладу прывядзем Тураўскі раён, калгасы якога на працягу трох год, не глядзячы ні на якія кліматычныя ўмовы, атрымліваюць добрыя, ўстойлівыя ўраджай. У гэтым раёне ў сярэднім ураджай зерных за 1937—1938—1939 гг. склаўся 11,2 цнт. з гектара, бульбы — на 138,3 цнт. з гектара. У 1939 г. ўраджайнасць зерных па Тураўскаму раёну ў сярэднім з гектара склаў амаць 12 цнт. Дзве трэці ўсё калгасаў раёна былі ўдзельніцамі Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўкі ў 1939 г. Тураўскі раён унагароджан дыпламам I-й ступені.

Многім нашым раёнам трэба вучыцца ў калгаснікаў Тураўскага раёна атрымліваць высокі і ўстойлівы ўраджай. Высокі ўраджай — не выпадковасць, не рэзультат толькі добрых кліматычных умоў, яны прыходзяць не самацёкам, і гэта можна паказаць на прыкладзе калгасаў Тураўскага і іншых раёнаў.


Чаму, напрыклад, калгас імені Талмана, Брагінскага раёна, Палескай абласці штотад атрымлівае высокі ўраджай зерных, бульбы і ільну? Таму, што ў гэтым калгасе даўно пакопчылі з залежнасцю ад дожджычкі, шырока прымяняюцца комплексныя аграагрэхнічныя мерыпрыемствы. Тут працуюць пастаянныя званні.

У калгасе імені Талмана ў 1937 г. ураджай склаў у сярэднім з гектара: зерных — 17,8 цнт., бульбы — 180 цнт., ільновакаліна — 2,7 цнт. Добры ўраджай быў атрыманы і ў 1938 г. А ў мінулым годзе ўраджай зерных у сярэднім па калгасу склаў 15,67 цнт., бульбы — 152 цнт., ільновакаліна — 4,6 цнт. з гектара. На працягу ў гэтым годзе ў калгасе выдасца зерных — 2,5 кр., бульбы — 8 кр., фруктаў і гаротшын — 1 кр., малака — 400 грамаў, мяса — 75 грамаў, кармоў для жывёл — 3 кр. Калі ўсе даходы, атрымліваемыя калгаснікамі на прадазены, перавесці на грашыны копт, то атрымаецца, што кожны прадазольны член арэды атрымае ў сярэднім па 551 руб. у месці. Такі заробтак, мне здаецца, трэба было-б нам дабіцца па ўсіх калгасах.

Возьмем другі прыклад, калгас «Чырвоны Бераг», Аршанскага раёна. У гэтым калгасе ў сярэднім за два гады (1937—1938) з плошчы 94 з лішнім гектара атрымалі ўраджай: зерных па 16,43 цнт. з гектара, агуркоў — 301,2 цнт. з гектара, морквы стэлавой — 431,7 цнт. з гектара, агуркоў — 343,3 цнт. з гектара. Выдатны вынікі гэтавай работы мае і калгас імені Валадарскага, Магілёўскага раёна, «Ленінскі шлях», Шклоўскага раёна, імені А.Д.П. Мінскага раёна, «Скора Леніна», Чырвонаслабодскага раёна і многія іншыя. У рэспубліцы налічваецца трыццаць перадавікоў, бригадзіраў, званняўных. Так, званнявы калгас «Інтэрнацыянал», Уздзвенскага раёна тав. Левін у 1939 г. дабіўся ўраджай агуркоў з плошчы ў 2 гектары па 815 цэнтнераў з кожнага. Званнявы калгас «Інтэрнацыянал», Чароўскага раёна тав. Натанеўка атрымаў азімняку жытэ па 29,1 цэнтнера з гектара, бригадзіраў калгас «Усход», Асіпавіцкага раёна, тав. Кашко — па 24 цэнтнера жытэ, калусты з плошчы ў 3 гектары па 703 цэнтнера.

Гэты спісак нашых выдатных перадавікоў можна было-б прадоўжыць, але ў гэтым няма патрэбы, бо сёння ў нас прысутнічаюць стыханяўны сельскай гаспадаркі і яны самі раскажуць аб высокіх ураджаях і як яны дабіліся поспехаў.

Калі-б у нас усё калгасы атрымалі нават не такія ўраджай, а крыху меншыя, чым атрымліваюць гэтыя перадавікі, то колькі ў нас было-б хлеба, ільну, бульбы, кок-сагізы і іншых культур!



ка праводзіцца толькі на некаторых участках. План радовай сяўбы ў нас не выконваецца. Зусім слаба праводзіцца яравіца пасевы. У 1939 годзе мы паднялі зяблў толькі на 65 проц. Лучшым строні не займаемся. У вельмі многіх выпадках званні не замапоўваюцца па ўсёй сельскагаспадарчы год. У час уборкі ўраджай дапускаюцца страты. Толькі гэтым і абвясціце артымане нізкіх ураджай у асноўных раёнах нашай рэспублікі.

Нам трэба сёння аб гэтым сур'езна пагаварыць, парадзіць, абмеркаваць зварот бригадзіраў-стогудовікаў і вызначыць нашы далейшыя задачы па ўздыму ўраджайнасці зерных і бульбы.

На многіх калгасах гэты зварот ужо абмеркаван і знаходзіць гарачы водгук. Нам трэба раіцца, які мы дазім адказ на гэты зварот.

На Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы паміж калгаснікамі нашай рэспублікі і калгаснікамі Калінінскай і Смаленскай абласцей быў заключан дагавор на сацыялістычнае спаборніцтва па атрыманню высокіх ураджай ільну.

Па гэтым дагавору мы абавязаліся сабраць у 1940 годзе з усёй пасевнай плошчы ў сярэднім на 4,5 цэнтнера ільновакаліна з кожнага гектара.

Па гэтых абавязальствах мы павінны даць не менш 1500 цэнтнераў высокакакаліна ільновакаліна нумоамі 26 і вышэй. Гэта — адказныя абавязальствы, якія мы выканалі іх, трэба вельмі сур'езна пераправаць.

Аб тым, што мы можам дабіцца ў гэтай справе вялікіх поспехаў, гаворыць прыклад перадавых калгасаў Талачынскага раёна. Тут у 1937 годзе было ўсёго толькі 12 ільновакоўных званняў. Сярэдні ўраджай ільну ў раёне склаў 2,71 цэнтнера з гектара.

У 1939 годзе тут было арганізавана 796 ільновакоўных званняў. У сярэднім па раёну атрымалі па 4 цэнтнера з гектара. Зана дзяржава ільновакоўных ў пераходзе на ільновакаліна 12000 цэнтнераў. Ільновакаліна — 15080 цэнтнераў. Грашыны даход ад рэалізацыі ільновакоўных склаў 5,5 мільёна рублёў, прамі-надабўкі атрымала 3.315 тысяч рублёў.

Аб возьмем к прыкладу другі раён — Шклоўскі. У 1939 годзе ў гэтым раёне было арганізавана 1439 ільновакоўных званняў. Сярэдні ўраджай ільновакаліна з гектара па раёну склаў на 4,2 цэнтнера. З 112 гектараў асноўны стыханяўныя званні атрымалі па 9 цэнтнераў ільновакаліна. У 10 калгасах з плошчы 238 гектараў атрымалі ўраджай па 6 цэнтнераў з кожнага гектара.

Званнявы калгас «Чырвоны сармавец», Чэрбыўскага раёна, арданосец тав. Сіманаў у 1939 годзе атрымаў 2 ўраджай ільновакаліна з рэкоднага гектара ў колькасці 20,7 цэнтнера. Званнявы калгас «Чырвоны зорка», гэтага-ж раёна, тав. Ільнова атрымаў па 13,5 цэнтнера ільновакаліна з гектара. Такіх выдатных майстраў ільну ў нашай рэспубліцы няма.

Мы павінны дабіцца, каб ільновакоўства ў рэспубліцы па ўсіх калгасах можа пайшоў ўперод, і ўнагародны вопыт лепшых ільновакоў, дабіцца высокіх ураджай ільну па рэспубліцы ў цэлым.

Трэба абмеркаваць пытанне аб арганізацыі ў калгасах і саўгасах ефрэмчэскіх званняў. Ефрэмчэскія званні павінны быць у кожнай паловакоўнай бригадзе. Неабход-

на за кожным звяном замапоўваць ахпаветныя культуры для таго, каб кожнае звяно ведала свой зямельны ўчастак і ў адвядзенні з гэтым наменіла свой план работы.

Трэба абмеркаваць на паразе і такое пытанне, як устанавіць лепшы парадак у справе падрыхтоўкі насення да сяўбы. Ці не пара пакопчыць з абвясціць, яка ёсць у гэтай справе, ці не лепш будзе, калі насенне для кожнай бригады будзе выдзелена не перад сяўбай, а зараз, з тым, каб бригадзіры і званні, усё калгаснікі адчувалі адказнасць за падрыхтоўку насення да сяўбы, каб яны свечасова ято атымілі, працруцілі і праправізалі. Пры існуючым пшчор парадку падрыхтоўка насення да сяўбы абвясціта. Нават бригадзіры часта не ведае, якім насеннем прыдзецца сельць. У нас-жа нарадкі выпадкі, калі сёньня за-смычаным зямлю. У рэзультате абвясціці зерначыстка праходзіць марудна. У асноўных калгасах зерначысткаліны машыны недаставае скарыстоўваюцца, а то і зусім не скарыстоўваюцца. Ёсць сігналы аб паванні насеннай бульбы.

Нам неабходна ў насеннай гаспадарцы насесці большыкі парадак, ліквідаваць абвясціччу.

Трэба абмеркаваць і пытанне аб лепшым скарыстанні ўсіх відаў угнаенняў, устанавіць такі парадак, каб бригада за-галя ведала, з якой канюшні, снотнага двара, аўчарніка, свінарніка яна павінна вывозіць гной. Колькі торфу для падсілікі жывёлы павінна вывезці кожная бригада і т. д.

Неабходна дабіцца таго, каб кожны калгаснік данай бригады захаў і даў на бригады склад сабраны попел, курны памёт, а таксама вывёз на калгаснае поле гной ад жывёл асабістага карыстання. Трэба, каб мінеральных ўгнаенні размернаўваліся па бригадах загалля, а вывазку іх і захоўванне праводзілі самі бригады.

У кожнай бригадзе павінны быць выдзелены на ўсёе зямлю перыял работы і птавава сіла выключна для вывазкі гною, торфу, пшчелы, фекалія, курныя памёт, мінеральных ўгнаенняў і т. д.

Наогул нам трэба, таварышы, на працягу зямі напачыць такую колькасць усёх відаў угнаенняў, каб забяспечыць імі ўсю плошчу прапашных культур, папару і ўсё плошчу пасеву яравой пшаніцы.

У 1940 г. трэба будзе шырока прымяняць падрому насаў гноевай жывай. Ефрэмчэскія паказалі на практыцы карысць гэтага мерыпрыемства. У гэтым годзе трэба больш шырока скарыстоўваць і сухі торф для мульчывавання пасеву.

Угнаенні ў справе павышэння ўраджайнасці маюць велізарнае значэнне. Калі мы не арганізуем правільнае скарыстанне і збор усёх відаў угнаенняў, мы ўраджае не атрымаем. А калі зараз раскажам, які мы адносімся да гэтай справы, калі пра атрамашацца даволі беззаветна, не ў наму карысць, не ў капысць перадавікоў сельскай гаспадаркі. Нельга абвясціць маўчачым тое, што на складах Сельгаснаба скапілася звыш 25000 тон мінеральных ўгнаенняў. Склады перапоўнены, у асноўных раёнах мінеральных ўгнаенняў ляжалі пад адкрытым небам і псуецца, а калгасы не прыступалі да вывазкі.

Ці нельга, таварышы, паставіць такую задачу: мінеральных ўгнаенняў, якія ёсць на складах Сельгаснаба, вывезці да 20 студзеня, а затым устанавіць парадак, каб не мінеральных ўгнаенняў чакалі вывазкі, а каб старшыні калгасаў не давалі спакоя загадкачым складам Сельгаснаба з пазову таго, калі-ж прыбудуць мінеральных ўгнаенняў. Трэба таксама неадкладна арганізаваць вывазку торфу, гною і іншых угнаенняў. Інакш размовы аб павышэнні ўраджайнасці будуць бесплоднымі.

Таварышы, з практыкі ўсіх пераважных калгасаў відаць, што там, дзе ўведзены правільныя севабароты, там і ўстойлівы, добры ўраджай.

Заняты Наркамзема з 1932 па 1938 год севабароты былі ўведзены ў 1248 калгасах. Аднак, уведзеныя севабароты не асабіліліся і не захаваліся. У 1938 г. у нас уведзены севабароты ў 1463 калгасах, у 1939 г. — у 2105 калгасах, а ўсёго за 1938—1939 гг. уведзены правільныя севабароты ў 3568 калгасах (37 проц. агульнага ліку калгасаў).

У нас ёсць раёны, дзе поўнасьцю ўжо ва ўсіх калгасах уведзены севабароты — Кольчэўскі, Уздзвенскі, Чырвонаслабодскі, Лобрушскі. Перад калгаснікамі стаіць задача — правільна і свечасова асноўны уведзены севабароты, не дапускаючы ніякіх адступленняў і ніякіх нарушэнняў, выкопчыць і далей устаноўленыя планы ўвядзення правільных севабаротаў.

Наступнае пытанне, на якім я хачу сымпніць вашу ўвагу, гэта асушчненне і асваенне балот для расшырэння пасевнай плошчы, падняцця ўраджайнасці, стварэння магутнай кармавой базы сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Больш 8000 калгасаў ВССР маюць у сваім землекарыстанні асноўны і неасвоеныя балоты. Аднак, асушка і асваенне, на нашых даных, займаюцца не больш 1100 калгасаў. Асушка і асваенне балотных зямель з'яўляецца вялікай кляўжавай справай і за яе павінны ўзяцца ўсё народ нашай рэспублікі, трэба ператварыць непраходныя балоты ў квітнечыя палі.

Пастанова ЦК ВП(б)Б і СНК СССР аб мерыпрыемствах па развіццю грамадскай

жывёлагадоўлі ў калгасах, як мы ведаем была сустрэта калгаснікамі і калгасніцамі з велізарным задавальненнем. Праброблен значная работа па арганізацыі новых форм, па ўзбудуенню гройных форм. А трэба ўсё-ж сказаць, што поўнасьцю не гэта важнейшае раённыя партыі і ўрада выканалі.

Дрэна абстаць, напрыклад, справа забяспечаннем жывёлы кармаві, сенабоўка праводзіцца са спазненнем, другі ўсё вельмі многіх калгасах не ўбранацца, пла сіласаванія з года ў год вельмі многіх раёнаў і калгасамі таксама не выкопваюцца, кармавыя культуры з года ў год не дасяваюцца, ураджайнасць кармавых культур надзвычай нізкая, палепшаны лугоў і выдасуў мы ў дастатковай ступіні не праводзім. Гэтыя недахопы павінны быць поўнасьцю знішчаны ў гэтым годзе.

Канюшныя ва ўжоках увядзення павільных севабаротаў нам неабходна. Р. нюшныя павільныя кармавую базу, атлае і многа іншых выгод у сельскай гаспадарцы. А ў нас у калгасах встанавіліся няправільная практыка ў машыні канюшныя. Звычайна, пасля пасеву канюшныя, ніякіх мей на догляду за імі не праводзіцца. Насеннікі канюшныя і раёнаца з вялікім спазненнем. Абмалат атлаваецца да зімы.

Канюшныя трэба займацца па ефрэмчэску, праводзіць усёе комплексны аграагрэхнічны мерыпрыемствы па яе вырашчыванню, рашуча змагацца з усімі тымі недахопамі, ад якіх я ўжо гаварыў.

Некалькі слоў аб хатах-лабараторыях. У арганізацыі хата-лабараторый мы астаем у параўнанні з іншымі рэспублікамі. У нас іх налічваецца ўсёго каля 30. Нам трэба будзе, безумоўна, забяспечыць выкананне раённы ЦК ВП(б)Б аб арвізацыі ў 1940 годзе не менш 3000 хата-лабараторый у калгасах рэспублікі. Вялікая работа па арганізацыі хата-лабараторый праведзена ў Асіпавіцкім раёне ініцыятыўе арганом раёна тав. Курган. Тут ужо ёсць 28 хата-лабараторый у калгасах. Гэта выдатная і вялікая справа за яе павінны ўзяцца і іншыя раёны.

Уся наша калгасна грамадскасць з вялікім задавальненнем прымае даяву і іншых, зоаагрэхнікі і іншых спецыялістаў сельскай гаспадаркі, выказаўшы жада не паехаць на работу ў калгасы, машына-трактарныя станцыі.

Саўзнарком ВССР і ЦК ВП(б)Б патаў вынеслі раённы аб пасалы плавоч-труа на сядзібах калгаснікаў, рабочым служачым, працываючым у сельскай мяповасці. Гэта — вялікая справа. Паяла ваючы пашчу садоў, мы будзем мець нашай рэспубліцы велізарнае багацце фруктаў. Па прыблліжных падліках, к пасаджэнню каля 2000 калгаснікаў па 15 200 дрў, дзі добра за імі даглядзець, атрымаць добры ўраджай, калгаснікі будуць мець па

ЗА РУБЯЖОМ

КРИВАВЫ ТЭРОР У БЕЛА-ФІНЛЯНДЫ

СТАВЬКОМ, 11 студзеня. (ТАСС). Газета «Юнак» наведзе аб масавых расправах і арыштах рабочых у беларускай Фінляндыі. «Рабочыя Фінляндыі» — піша газета, — ваража настроены супроць манергеймаўскага рэжыма. Паведамляюць аб арышце тысяч рабочых у беларускай Фінляндыі і масавых расправах рэвалюцыйна настроеных працоўных. У Выбаргскай губерні, у прамысловым раёне Вуоксеніска і ў парту Котка пачаліся несправядлівыя і сувязі з жабогавай аплатай і непамерна прамысловым рабочым днём.

Рабочыя штодзённа прымушаюць працаваць звышнормова бадзёй аплата працы. Мясцовым уладам прапастаўлены неабмежаваны трыатарскія паўнамоцствы для таго, каб яны маглі расправіцца з рабочымі. Яны могуць арыштоўваць і трымаць у турме любога чалавека, не працягваючы яму ніякіх абавязанняў. Мясцовыя ўлады могуць ізаляваць усіх непажаданых ім. Пад дзейнасцю, школьнай для дзяржавы, беларускай ўлады разумеюць дзейнасць усіх апазіцыйна настроеных элементаў.

Салідарнасць нарвежскіх сялян з Народным Урадам дэмакратычнай Фінляндыі

ОСЛО, 11 студзеня. (ТАСС). Газета «Арбейдэрэн» апублікавала рэзалюцыю, прынятую на сходзе 600 сялян у вёсцы Оснес. У рэзалюцыі выражана салідарнасць працоўных Нарвегіі з фінскім працоўным народам на чале з Народным Урадам Куусінена і ўспэнінасць, што фінскі народ у супрацьпаставі з Чырвонай Ар-

мій створыць свабодную, незалежную Фінляндыю. «Сход прыняў таксама зварот да нарвежскага ўрада з патрабаваннем захаваць строгі нейтралітэт і спыніць кампанію па арганізацыі дапамогі манергеймаўскім бандам.

Нарвежская газета аб гераізме экіпажа ледакола «Седов»

ОСЛО, 11 студзеня. (ТАСС). Газета «Моргенбладэт» у артыкуле, прысвечаным дрэйфу ледакола «Седов», піша: «Тое, што зроблена людзьмі на борту ле-

дакола «Седов», — гэта культурны похвіг, за які іх будзе ўспамінаць увесь свет. Людзей «Седова» Нарвегія будзе памятаць таксама, як і людзей «Фрама».

Водгукі на заключэнне савецка-балгарскага гандлёвага дагавора

САФІЯ, 10 студзеня. (ТАСС). Балгарскі друк прадаўца публікаваць артыкулы, прысвечаныя савецка-балгарскаму гандлёваму дагавору.

несумненна, і ў гэтым яго асоба каштоўнасць для нас. Ён не толькі адкрывае новы рынак для некаторых нашых тавараў, але і ставіць на больш зарывава асновы нашы адносіны з вялікай дзяржавай.

Газета «Мір» публікуе вялікі артыкул вядомага балгарскага публіцыста В. Велачева. Аўтар піша: «Удзянае завяршэнне ў Маскве перагавораў аб гандлі і моралі планіравана пераўзыходзіць на сваім значэнні перапланаваную наступнае задачы. Заключэнне дагавору вядзе да ўмацавання дружэбных адносін паміж вялікай славянскай дзяржавай і Балгарыяй, звязаных у мінулым незалежымі ў гісторыі па дзеі. Для Балгарыі Расія з'яўляецца той дзяржавай, якая першай аказала ёй дапамогу ў ле духоўным араджэнні. Гэтым справамі Расія набыла сабе ім вышэйшымі, неразліва захоўваеме ў сазнанні ўсіх балгар. Вызначэнне Балгарыі з'яўляецца справой, праславіўшай імя нашай дзяржавы на вечны час». У заключэнні аўтар піша: «Дагавор аб гандлі і моралі паміж Савецкім Саюзам і Балгарыяй яшчэ больш умацоўвае нашы добрыя адносіны і надае ім дэлавы характар. Значэнне гэтага дагавора для будучага развіцця руска-балгарскіх адносін

Газета «Славо» ў рэдакцыйным артыкуле падкрэслівае, што дагавор аб гандлі і моралі паміж Савецкім Саюзам і Балгарыяй усёмі кругамі Балгарыі. Газета падкрэслівае асабліва перавагі гандлёвага сувязей з Савецкім Саюзам і, у прыватнасці, значэнне іх для ўмацавання і развіцця балгарскай сельскай гаспадаркі. У заключэнне газета выражае ўпэўненасць, што гандлёвы сувязі яшчэ больш умацоўвае дружэбныя адносіны паміж Балгарыяй і Савецкім Саюзам. У гэтым жа нумары газета знае імь сваіх чытачоў з інтэлектуальнай Савецкага Саюза і яе просіхадзі.

Газета «Зара» сёння ў перадавым артыкуле піша: «Удзянае завяршэнне савецка-балгарскіх перагавораў аб гандлі, моралі і ўзаемных рэлізях з'яўляецца новым этапам у развіцці гаспадарчых адносін паміж абодвума краінамі, звязанымі інагавяковай духоўнай агульнасцю. Ніколі не спынялася культурная і палітычная сувязь паміж абодвума народамі».

ВАЙНА ў ЕУРОПЕ

НА ЗАХОДНІМ ФРОНЦЕ

ПАРЫЖ, 11 студзеня. У афіцыйным французскім паведамленні, апублікаваным учора вечарам, адзначаецца «артылерыйская перастрэлка, дзейны разведчык часцей, а таксама аднаўленне дзейнай авіяцыі».

ВАЙНА НА МОРЫ

ЛОНДАН, 11 студзеня. Як паведамляе агенства Рэйтар, у Паўночным моры ў выніку бомбардыроўкі германскіх самалётамі затануў англійскі парохад «Амністэр». З чалавекі з экіпажа загі- ты, 10 чалавек выратаваліся на лодках.

У паведамленні, апублікаваным сёння раніцай, гаворыцца: «На працягу ночы не адбылося нічога істотнага. 10 студзеня мы збілі над намімі пацімамі два несправядлівых самалётаў».

БЕРЛІН, 11 студзеня. Германскае інфармацыйнае бюро перадае з Амстэрдама, што нарвежскі парохад «Манікс» наскочыў на міну і затануў ў ўсход ад Оркнейскіх астравоў. 7 чалавек з экіпажа выратаваліся на плаву. (ТАСС).

БЕРЛІН, 11 студзеня. У зводцы вярхоўнага камандавання германскай арміі гаворыцца: «У раёне на поўдзень ад Саарбрукену непрыяцельская рота падарывала атаку. Атака адбыта. Непрыяцель пакінуў на поў бою забітых і некалькі чалавек узяў ў палон. Збіты два самалёты праціўніка. Дз Кальмара разбіў германскі самалёт. Пры паўторнай спробе бомбардыраваць аэрадромы ў германскага ўзброенага 9 англійскіх бомбардыроўшчыкаў былі сружаны чатырма германскімі самалётамі. У бай забіты тры англійскіх самалёты, чацвёрты моцна пашкоджан. Германскія самалёты вырнуліся на свае базы без страт». (ТАСС).

АНГЛІЙСКІ КРЭЙСЕР «ЭКСЕТЭР» ЗАТАНУЎ

БЕРЛІН, 11 студзеня. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае паведамленне аргентынскай газеты «Памперо», аб тым, што англійскі крейсер «Эксетэр», моцна пашкоджаны ў часе марскога бою з германскімі броненосцамі «Адмірал граф Шнее», затануў ў 80 мільях ад Валя Банка (Аргентына). Члены экіпажа ўзяты на борт французскага лінкара «Дэюнкер» і дастаўлены на Фальклендскія астравы.



Вучанцы — дзеці вясельнага Н. Каралікова (на гарас імені Валадарскага, Маргінскага раёна) вучаюць урокі. НА ЗДЫМКУ (злева направа): Аліта — вучанца VII класа, Екацярына — спячыла святлоду, Дуя і Сона — вучанцы V класа. Усе яны сабраўшыся паміж сабой на выдатную вучобу. Фото Я. Салавейчыка.

МАЛАДЫЯ БАЙЦЫ ПРЫСЯГАЮЦЬ НА ВЕРНАСЦЬ РАДЗІМЕ

Па гэтым быў прызначан на гадзінку пазней ачытанне. Але спыніў нічо не мог. Урачыстасць надыходзіла дзень хвалявала кожнага маладога байца. Сёння — дзень прыняцця Чырвонай прысягі. Да яго часці рыхтавалася, як да вялікага свята. Падраздзяленні і байцы, сабраўшыся паміж сабою, змаліліся за высокую паказальнікі бойвой і палітычнай вучобы.

Чыста прыбраныя калой, тубачкі, памята падлога. Новае абундзіраванне, белыя калерныя, да блыска начышчаныя боты, — усё гэта сведчыць аб высокай культуры воінаў Радзінскай Чырвонай Арміі. Інтарнамі ўпрыгожаны лозунгамі і плакатамі. У леныскай заложы малаціца аформленыя нумары наспенных газет, спецыяльна прысвечаныя гэтаму ўрачыстасці дню.

Увагу прыкоўвае газета «За радзіму» — падраздзяленні, дзе палітруком тав. Хадаронак, адным з першых прымае прысягу баец-комуніст тав. Анапкі. З першага іна службы ён паказвае прыклад выключнай трыацінаванасці і стараннасці. Апраўдываюць сабе на работе пачочніка групавыя на вывучэнні гісторыі ВМ(б), ён пярэ вылучаецца намернікам палітрука падраздзялення. За ім прысягу прымаюць баец тав. Жосян — член бюро комсамольскай арганізацыі часці, актыўны агітатар, выдатнік баецвой і палітычнай падрыхтоўкі, баец Валодай — выдатны стралок, старшыня чырвонаармейскага таварыскага суда.

Так, атін за адным маладыя байцы прымаюць ваенную прысягу. Яны клянуцца быць чэснымі, храбрымі, дысцыплінаванымі, пільнымі байцамі, строга захоўваць ваенную і дзяржаўную тайну, клянуцца добраахвотна вывучаць ваенную справу і заўсёды быць палітатыве на загаду рабоча-сялянскага ўрада выстоўчы на абарону свайі сацыялістычнай радзімы.

Ініцыятыўна прысяга маладых байцоў праймае, як яркая дэманстрацыя велічы і жагучасці сацыялістычнай дзяржавы, агултаванасці і пераможнай сілы нашай доблеснай Радзінскай Чырвонай Арміі.

Ініцыятыўна прысяга маладых байцоў праймае, як яркая дэманстрацыя велічы і жагучасці сацыялістычнай дзяржавы, агултаванасці і пераможнай сілы нашай доблеснай Радзінскай Чырвонай Арміі.

Вучоба маладых байцоў

Нядаўна падраздзяленне выконвала пачатковае практыкаванне на стральбе са станкавага кулямёта і атрыкала ацэнку «добра». Асабліва метка стралылі чырвонаармейцы тт. Сікорскі, Перагонцаў і Шырокі.

Зараз маладыя байцы рыхтуюцца на прыняцці ваеннай прысягі. На палітычных занятках праводзіцца вывучэнне тэкста прысягі і паралку прыняцця яе. (БЕЛТА).

ДА ЛЕНІНСКІХ ДЗЕН

МАГІШЭ. Абоком партыі наменіў рашэнняў па падрыхтоўцы і правядзенню леныскага дзёна.

На прапрыемствах, у калгасах, саўгасах, МТС і на былых выбарчых участках будуць правезены гутаркі і даклады аб жыцці і дзейнасці Ленына, аб дасягнутых поспехах у сацыялістычным будаўніцтве пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна. Арганізоўвацца пільна леныска на тэма: «Жыццё і дзейнасць В. І. Ленына», «Ленына-сталінскае вучэнне аб сацыялістычнай рэвалюцыі» і інш.

Пры партыянах, клубах, дамах сацыялістычнай культуры адкрываюцца выставкі, прысвечаныя 16-годдзю з дня смерці Ленына. 21 і 22 студзеня ва ўсіх гарадах і раёнах, сельсаветах, на прапрыемствах абудуцца жалобныя сходы з дакладамі: «16 год без Ленына на леныскаму шляху пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна». (БЕЛТА).

ПОМНІК НА МАГІЛУ ДУКОРСКІХ ПАРТЫЗАН

Закончыўся Усебеларускі конкурс на лепшы праект помніка-абеліска на магілу 16 слаўных саноў беларускага народа — дукоўскіх партызан, асерага замучаных беларускімі ў 1920 годзе.

Журэ конкурса прамывала тры праекты — скульптараў Жорана і Лебана і мастака Марыска. Распрацоўка рабочага праекта даручана тт. Жорува і Марыску. Помнік адлюстраве барацьбу беларускага народа супроць ненавісных польскіх панюў.

ДАРОЖНЫ ТЭХНІКУМ У БРСЦЕ

У Брсце ў гэтым годзе адкрываецца дарожны тэхнікум на 450 чалавек. Тэхнікум будзе рыхтаваць тэхнікаў-дарожнікаў.


КЕНІГСБЕРГ — МІНСК ЗА 2 ГАДЗІНЫ 10 МІНУТ

Учора ў 12 гадзін 27 мінут у Мінскі аэрапорт прыляцелі пасажырскі самалёт «ДС-3», які робіць зваротны пробны ройс на новай авіялініі Масква—Берлін. Самалёт вылецеў з Кенігсберга ў 7 гадзін 40 мінут раніцы. Шлях Кенігсберг—Мінск пройдзены за дзве гадзіны 10 мінут. У 12 гадзін 45 мінут самалёт вылецеў у Маскву.

ШАХМАТЫ

АГЛЯД ШАХМАТНАЙ КАМПАІЫЦЫ Дзёна агляд стану шахматнай кампаіцы БССР. Рэдакцыя прысылае ў сваё выданне да і ачылы прысядчыкі свае тэорыі, ацэнкі і аюды, аднавідачыя асноўныя ўмовы акадацыі, будучы надрукаваны прымае «ўрачоска» заварыла. Аб іна і вясёлых паўраўках астаці будзе вядзена перапыталя кожнаму.

ЗАДАЧА № 1. П. В. Васільеў (Польша).



Белыя х: Крg7, Фf1, Кe5. Чорныя: Крb4, Сg4, Кf1. pp: e4, f2, h2, h6. (8) pp: c8, d7, f3, h3, h5... (9)

Белыя пачынаюць і даюць мат у 3. Рашэнне ачыла рэдакцыя прысылае да і ачылы прысядчыкі свае тэорыі, ацэнкі і аюды, аднавідачыя асноўныя ўмовы акадацыі, будучы надрукаваны прымае «ўрачоска» заварыла. Аб іна і вясёлых паўраўках астаці будзе вядзена перапыталя кожнаму.

ТУРНІРЫ «ЗВЯЗДЫ» ПА ПЕРАПІС

Па просьбе чытачоў, рэдакцыя «Звяды» арганізуе шахматныя турніры па перапіс чытачамі «Звяды». Усе ўдзельнікі турніраў будуць кваліфікаваныя ў гэтым ад ачылы прысядчыкі свае тэорыі, ацэнкі і аюды, аднавідачыя асноўныя ўмовы акадацыі, будучы надрукаваны прымае «ўрачоска» заварыла. Аб іна і вясёлых паўраўках астаці будзе вядзена перапыталя кожнаму.

ПАДРЫХОЎКА ДА ДЭКАД БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦТВА

Дзень адбылося чаровае пасяджэнне ўрадавай камісіі па правядзенню дзёна беларускага мастацтва ў Маскве пасяджэнні камісіі спецыяльна абмявалася пытанне аб падрыхтоўцы запана каніэрта дэкады. У абмеркаванні ўдзельнічалі тт. Кузар, Гантман, тудфёў, Шпеленгаў, Вагальроў, Аленкоўская, Аіскі, Валадзімір, Лыбаў і інш. Выступаўшы таварыш рэзка і правільна крытыкавалі кіртва філармоніі за адсутнасць пале тэмаў і планавасці ў падрыхтоўцы дэкады, за рэз іных недахопаў, якіх бэ хутэй выправіць.

Старшыня ўрадавай камісіі па вядзэнню дэкады, старшыня СНК тав. Нісяеў у сваім выступленні выі перад філармоніяй рад праекты заада на падрыхтоўцы каніэрта і каў наскорыць работу над усімі ачментамі.

Урадавай камісія прыняла ў асноўнае прадаўцы план падрыхтоўкі запана каніэрта і запыраўца тав. аюўскага мастацкім кіраўніком каніэрта і планавасці ў падрыхтоўцы дэкады, за рэз іных недахопаў, якіх бэ хутэй выправіць.

Дзёнік

13 студзеня, у 7 гадзін вечара паміжнікамі клуба фабрыкі імені Калініна (Няміга, 32) абудзена нарада крапатоў партарганізацыі, прапастаў і лектараў Кагановіцкага раённага партарганізацыі ў падрыхтоўцы паганістэў і лектараў абваўзкова.

Чаровае лекцыя для сапрапарыянах партарганізацыі, дзёна прапрыемстваў і старшыня фабыкаў комаў Сталінскага раёна абудзена студзеня, у 8 гадзін раніцы, у маладе Лома партаргана.

Тэма лекцыі: Кароткая біяграфія рыска Сталіна. Лектар тав. Клімаў.

Адказы рэдактар Т. С. ГАРБУН.

PERSHY BELARUSKI DZARZHAFNY DRAMATYCHNY TEATR. 12 студзеня АПОЊІЯ Аб'ёмнае № 37. Пачатак у 7 г. 30 м. Каса — 5-6 г. веч.

СССР НАРКАМХАРПРОМ БССР КАНДЗІЦЕРСКІЯ ФАБРЫКІ ТРЭСТА „БЕЛКАНДЗІЦЕР“: «КОМУНАРКА» — Мінск, «СПАРТАК» — Гомель, «ЧЫРВОНЫ ХАРЧАВІН» — Бабруйск, «Х НАСТР'ЧІНІ» — Маргінёў, «ЧЫРВОНЫ МАЗ'ГРАНІ» — Нароўля, БІСКВІТНАЯ фабрыка — Мінск. ВЫПУСКАЮЦЬ НАРАМЕЛЬ, ЦУКЕРКІ, ДРАЖЭ, МАРМЕЛАД, ПАСЦІЛУ, ВАРЭННЕ І БІСКВІТ з лепшай натуральнай сыравіны. Продаж гэтых вырабаў праводзіцца аптовым гандлёвым базам аддзела абыта трэста «БЕЛКАНДЗІЦЕР» у гарадах: Мінску, Гомелі, Бабруйску, Віцебску, Магілёве, Оршы, Слуцку, Калінкавічы, Беластоку, Ляда і Пінску; Фрэнтычным рознічным магазінам у гарадах Мінску, Гомелі, Бабруйску і Беластоку.

Гуканы кіноапарат «РОДІНА» Ад 13 студзеня „СЛУЧАЙ на ПОЛУСТАНКЕ“ МІНСКАЯ ГАРАДСКАЯ РАДЫЁСЕЦЬ ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДЛАМА, што для лепшага абслугоўвання радыёслучачоў з 10 студзеня АРГАНІЗАВАНЫ ПАДСТАЊЦЬ АВАЊЕНТЫ РАДЫЁСЕЦЬ аб усіх выпадках пашкоджання радыёапаратаў, для афармлення новых устаноўкаў для ўвясення абнавітанні тэатра, аплата за пераноску і т. д. ПАВІННЫ ЗВЯРТАЦЬ СЯ АДИ ВЕДНУЮ ПАДСТАЊЦЮ, у адраснае ад месца прыняцця абанага, ПА НАСТУПНЫХ РАЙАНАХ: Раёны | Адрасы падстанцый | №№ телефоны Сталінскі | Савецкая, 33 | 21-338 Варашылаўскі | Савецкая, 168 | 21-229 Кагановіцкі | Маскоўская, 18 | 23-013 МІНСКАЯ ГАРАДСКАЯ РАДЫЁСЕЦЬ. ФАБРЫЦЫ-КУХНІ (Свердлоўскі тэхнік) патрабуюцца: САКРАТАР-МАШЫНІСТКА, АФІЦЫЯНТКІ, СУБ'ІАЛТАРЫ, ПРЫБ'РАЎЛІЧЫЦЫ, КАРЭЊЫЦЫЦЫ, КУХОННЫЯ РАБОЧЫЯ І ПАМОЧНІК КВАХАРА, Зварыцца ў адрасе кадраў. ДРУКАРНІ імені СТАЛІНА (Дом друку, вул. Пушкіна, 1) патрабуюцца: вясоча-кваліфікаваныя НАВОРНІКІ І ДРУКАРЫ, РАБОТНІКІ ПАКАРНА-ВАРТАВОЙ АХОВЫ, ПЕРАПІЛЕТЧЫКІ, БРАЊЭРОЊІЦЫЦЫ І ПАДСОВНЫЯ РАБОЧЫЯ. Зварыцца ў адрасе кадраў, паверх, пакой № 63. МЯСАКАМІНАТУ (Чэрвеньскі тракт, 3) патрабуюцца: ЭКАНАМІСТ-ПЛАНВІК, СТАРШЫ БУХГАЛТАР для работы з прыгарадным саўгасе, БУХГАЛТАРЫ, ТАБЕЛІЧЫЦА, ЛАБАРАНТ-БАКТЭРЫЛАГ І РАБОТНІК ПАКАРНА-ВАРТАВОЙ АХОВЫ. Зварыцца ў адрасе кадраў. На падставе загада Беларудтрэста, ДСУ-9 ЛІКВІДУЕЦЬ Установа і асоба, маючыя гэтыя павінны правядзці іх у студзеня 1940 года. Пасля ўста на тэрмін прывозав прымацці будучы. Адрас ліквідатара: Вагальскай абласці, ДСУ-9, ЛІКВІДКОМ